





ПАЗБАУЛЕНЫ КУЛЬТУРНАГА АДПАЧЫНКУ

(Пісьмо слухачага) У г. Чарыкаве толькі пры народным і пры клубе саматужнікаў ёсць кіно-устаноўкі, сцэны і пакоі для гульні, дзе можна культурна адпачыць. Але работа там даўжа не наладжана.

У народзе (вагадчык Шаўбуноў) пасля рамонтнага ўстаноўкі гукавое кіно. Першая карціна, якая павіна была дэманстравана ў гукавым кіно, гэта «Новы Гулівер». Колькасць глядачоў сабралася вялікая. Але не далася ім глядзець карціну. Працаваў ад 12 гадзін ночы і, разніжся, — Шаўбуноў іпачыў, што карціны не будзе. На другі дзень паўтарылася тое ж самае. І так амаль на працягу месяца з'явіліся севаны. Пасля гэтага ў глядачоў аднавіўся жадаанне паглядзець народом.

Ашуканства глядачоў — сістэма работы Шаўбунова. Так, 5 студзеня ён вывесіў афішу, у якой гаварылася, што народом станіць г'ёсу «Сваты», пасля іпачыў — 60 чч, іграе дукавы аркестр. На справе-ж ні тапау, ні музыкі не было. П'еса была не падрыхтавана і прайшла вельмі дрэна.

З-за бездзейнасці Шаўбунова працоўныя пазбаўлены культурнага адпачынку.

МАГЕР.

СУРАЖСКАЯ ДАМЯ

(Пісьмо слухачага) У мястэчку Суражы на рамонт лаані і пабуловы для яе калодзежа было выдаткавана 3.000 рублёў. З'явілася-б, што пасля рамонтнага будзе працаваць безаванна. На справе-ж атрыма-лася інакш.

Тэхнік комунальнага аддзела Ульскі разабраў стары калодзеж і замест яго выкапаў новы — ам-ку ў тры мэтры глыбінёй.

Гэты новы калодзеж ледзь забеспечвае катлы, у якіх нагрыва-вацца вада. Халодная-жа вада высуі яма, у той час як раней са старога калодзежа лаята забіс-печвацца вадою ў дастатковай колькасці. Зараз, каб памыцца, трэба самому нанасіць вады з ракі Дзвіны.

Паогул комунальны аддзел ма-ла цікавіцца добрымі прапо-зіцыямі. Камі ў істаляцыя пагра-бна было памышканне для рабочых Палаты мэр і нагау, то ён адна-мі іпау на майстэрню на ад-ных паўтара месца.

СУЦІКАУ.

ТАК ПАЖАДАНА ДЫРЭКТАРУ

(Пісьмо рабочага) На чалавечымі спіртазава-дае (Капаткевічкі раён) і пра-ваваў 5 год на пасадзе торфдэ-слініка. За выкананне плана на 147 проц. трэст Белспірт прэмі-раваў мяне ў 1934 годзе грашыма.

У канцы 1934 года дырэктар авода Гарохаў аволіў мяне, бо я перахалкаў яго любімычым, судзімым у мінулым, врасці спірт ЦК саюза спіртаводна-й прамысловасці прапанаваў дыр-эктару аноў прывяць мяно на ра-боту.

На працягу ўсяго 1935 года Га-рохаў не даваў мне матчынасці нармальна працаваць, часта не дапускаў да работы, і 27 ліста-пада аноў аволіў без усяіх па-стаў. Палаў скарку ў РКК пры чалапчавіцкім аводзе, дзе была вынесена пастанова аб аднаўле-нні мяне на работе. Але дыр-эктар з гэтым рашэннем не агадзіў-ся. Талы палаў скаркі ў іп-слекцыю прапы ЦК саюза спірта-водна-й прамысловасці і ў ка-паткевіцкую раённую пракурату-ру.

З таго часу прайшло больш ме-сяца, а адказаў на скаркі так і не атрымаў.

М. П. АДАСЕНКА.

ПОУНАСЦЮ ВЫВЕЗЦІ ГАРУЧАЕ З НАФТАВЫХ БАЗ І СКЛАДАУ

НІВОДНАГА КІЛОГРАМА

Суражская МТС за студзень павіна вывесці 35 тон гаручага. На 21 студзеня яшчэ не вывезе на ніводнага кілограма. Дыр-эктар МТС прабуе апраўдаць сваю бездзейнасць адлегласцю зваротных сродкаў. Між тым ад-на толькі запамчанасць калга-саў дасягае 22 тысяч рублёў.

Надзвычай у МТС тара ўмешчае 80 тон. Патрабна-ж тара на 100 тон. Дырэкцыя працяла азначы-ную бездзейнасць і бездзейнасць у такой важнай справе, як часо-вая, апамакі гаручага на час вясновай сабы.

ЧАКАЮЦЬ НАРАДАУ

На складзе Круглінскай машы-натрактарнай станцыі няма ні-воднага кілограма гаручага. Та-ра, у якой можна амяніць больш 60 тон гаручага, пустуе.

МТС павіна атрымаць гаручае праз свой райсаюз. Але да гэтага часу ільняное кіраўніцтва Нар-камама БССР не праслала ў МТС нараду на гаручае, якое па-тэрбна выбраць у студзень.

Неаднаразова патрабаванні дырэкцара МТС аб іпаліпланай высылцы нараду засталіся без-рэзультатнымі. Ільнякіраўніцтва ўсё яшчэ апамае, што нарад не сёння — заўтра будзе ў МТС.

Тым часам у раёне самасуапо-лісіа. Нічога канкрэтнага па па-рыхтоўцы да перавозкі гаручага не робіцца. МТС мае толькі адну аўтамашыну, якая не забяспечвае хуткай перавозкі гаручага пры атрыманні яго на станцыі Тала-чына. Іпная віды транспарту не мабілізаваны. У наўнасці поўная паграза арыму перавозкі гаручага.

ЗЛАЧЫННАЯ БЕСТУРБОТНАСЦЬ БЯЛЫНІЦКАЙ МТС

Бялінніцкая МТС внаходзіцца на адлегласці 40 кілометраў ад чыгуны. Своеасова вывадка гар-учага да наступлення вясновага бездарожжа з'ўліняла перша-чаровай задачай. Аднак дыр-эктар МТС працяла поўную бес-турботнасць да гэтай справы. З выкананых 30 тон вывезена ўсяго 12 тон.

Да вясны ў МТС будзе каля 40 трактараў, у тым ліку два МТЗ. Для бесперабойнай работы тра-ктарнага парку трэба запэці 130 тон гаручага, тара ёсць толькі на 80 тон.

Што-ж робіць МТС, каб забіс-печыць сябе трай? На гэты пытанне старшы атрадам т. Фе-даровіч не мог даць ніякага ад-каза.

Тут-жа выўліняе, што на ад-легласці 10 кілометраў ад МТС, у Прыхатын сельсавеце, ёсць прамысловы калгас «Гроні рат-ноў», які вырабляе тара. Але ды-рэкцыя МТС нават паліама не наважылася, каб заключыць да-гавор з калгасам на выраб тара. Дырэкцыя чакае пакуль тара пршыльць з Менска.

Тут-ж робіць МТС, каб забіс-печыць сябе трай? На гэты пытанне старшы атрадам т. Фе-даровіч не мог даць ніякага ад-каза.

Тут-ж выўліняе, што на ад-легласці 10 кілометраў ад МТС, у Прыхатын сельсавеце, ёсць прамысловы калгас «Гроні рат-ноў», які вырабляе тара. Але ды-рэкцыя МТС нават паліама не наважылася, каб заключыць да-гавор з калгасам на выраб тара. Дырэкцыя чакае пакуль тара пршыльць з Менска.

Мы протруцілі да вывучэння сваёй глебы. Напа глеба суцлі-кавая і вясной на азямні ста-раецца кавра. Рабілі мы доследы: раіная вясной, як толькі крыку зямля прасохне, мы адзіму шпа-ліну баранвалі ільнякі атрыма-лі добрыя Сястра забарануем усю азімную шпаніну і па ільнякі месцах забарануем тасамса жыта.

Зіму мы таксама скаркатува-ем для вучобы Асабліва па ны-таных аграэхнікі.

ГАРУЧАЕ ЛЯЖЫЦЬ НА БАЗЕ

ВІШЕБСК (Па тэлефону ад на-р-«Звязды»). Рэзервуары вішэбскай нафтабазы перапоўнены гаручым, 750 тон гаручага, які павінен прыбыць у бліжэйшы дні, няма куды аліваць. Такое паражачае становішча стварылася з прычы-ны зламчавай бездзейнасці на-р-эктара вясковых МТС — Лянін-скай, Высачанскай, Суражскай і Вішэбскай. За студзень месяча-тара МТС не вывезлі ніводнага кі-лограма гаручага. У кожнай з вышазначаных МТС ёсць рэзер-вуары на 80—100 тон, але ўсе яны пустуюць.

Вішэбская МТС дагэтуль не мае нараду на атрыманне гаручага. Навау калі-б нарад і быў, яна не магла-б забраць гаручага, бо та-ра не падрыхтавана. З 50-ці бо-чак, патрабуючых рамонту, адра-мантавана толькі 15.

Раённая кіраўнікі зусім не пі-навацца своеасоваым забяспечы-ем трактарнага парку гаручым.

ЗАРУБЕЖНЫЯ РАШЫЦКІ

Толькі адна бочка

Калгас імя пятай отрядкавой дывізіі, Віетрынскага раёна, мае свой трактар ХТЗ. Гаручага для трактара калгас не мае.

Нараду на атрыманне гаручага з паліамай нафтабазы яшчэ дагэ-туль няма. Калгас таксама не за-беспечана тараю для гаручага. Ёсць толькі адна бочка на 300 кі-лограмаў.

Такое становішча, як паведаміў карэспандэнт «Звязды» партгор-ка калгаса т. Філіпей, стварае па-гразу ў забяспечанні гаручым трактара на час паліамай работ.

ТОЛЬКІ АДНА БОЧКА

Калгас імя пятай отрядкавой дывізіі, Віетрынскага раёна, мае свой трактар ХТЗ. Гаручага для трактара калгас не мае.

Нараду на атрыманне гаручага з паліамай нафтабазы яшчэ дагэ-туль няма. Калгас таксама не за-беспечана тараю для гаручага. Ёсць толькі адна бочка на 300 кі-лограмаў.

Такое становішча, як паведаміў карэспандэнт «Звязды» партгор-ка калгаса т. Філіпей, стварае па-гразу ў забяспечанні гаручым трактара на час паліамай работ.

СЕННЯ У МЕНСК ПРЫБЫВАЕ 150 ДЭЛЕГАТАУ НА НАРАДУ ПА УРАДЖАЙНА ЧІН

Сення ў Менск пачынаюць пры-бываць дэлегацы на ўсебелару-скую нараду па ўраджайнасці. Усёго сёння мае прыехаць 150 дэлегатаў. Асноўная маса дэле-гатаў прыбудзе заўтра 29 сту-дзеня.

Прадаўжаюць паступаць весткі аб новых майстрах калгаснай вытворчасці, якія летась дабіліся на калгасных палях рэкордных урадкаў. З трыбуны на рады лепшыя майстры ўраджаю распа-жучь аб сваіх металах работы, каб да 100—150 пуд. зернавых з гектара сёлета ўзялі сотні і ты-сячы калгасаў.

Старшыня калгаса «Баявік», Хойніцкага раёна, Адам Іванавіч Коўшын раскажа, як ён летась атрымаў з гектара 120 пудоў яч-меню, 120 пудоў аўса і 120 пудоў жыта.

Старшыня калгаса імя Будзёна-вага, Капыльскага раёна, Нікалай Ефімавіч Гілей раскажа, як ён атрымаў з гектара аўса 138 пу-доў, ячменю 132 пуды, бульбы 1.000 пудоў.

З Пятрыкоўскага раёна прыедзе старшыня калгаса Сейбіт Гектара Сомак, які летась узяў з гектара жыта 150 пудоў, бульбы 900 пу-доў. Мае прыехаць са Слуцкага раёна бригадзір калгаса «Чырво-ныя Міхайкі» Мікіта Міхайавіч, які дабіўся ўраджаю валасна з гектара 25 пудоў, ільноссемя 45 пудоў, ячменю 102 пуды, бульбы 1.206 пудоў.

На нараду таксама прыедуць лепшыя трактарысты БССР, якія летась дабіліся высокай выпро-дукцыі на трактары. Прыедуць таксама лепшыя майстры ільня-водства БССР.

З лёт стыханаўцаў Палесся

МАЗЫР, 20 студзеня. (Па тэле-фону ад карэспандэнта «Звязды»). Сёння ўдзелу ў акруговым а-дзяле стыханаўцаў Мазыршчыны прыбыў старшыня ЦВК БССР і СССР таварыш Чарыкаў.

Напярэдні злёта тав. Чары-каў разам з сакратарамі орг-бура мазырскага акругова т. Ананьевым і Раманенкам і стар-шынёй арганізацыі ЦВК тав. Ду-бінай прынялі 30 знатных пудоў Палесся, у тым ліку ордэнано-паў тт. Блошка і Юхневіча, а таксама відомыя па ўсім Сове-цкім Саюзе рамчычкі заводу «Пр-летары» тав. Табола, лепшую дзярку соўгаса «Дабрынь», Ель-скага раёна, Каўзерка, дэлегатуку Ц усеасяжнага в'ёла калгасні-каў-ударнікаў Глушака Ганну і трактарысту Тураўскай МТС Мі-лішэшка Фалору.

У часе гутаркі ордэнаносец Блошкі падзяліўся сваімі ўража-нямі аб Мазыры. Рамчычкі Табо-лаўскага аб сваіх рэкордах на савецкай раме Дзярка Каўзерка падзялілася вопытам сваёй ра-боты, раскажала, як яна дабілася 3,5 тысяч літраў малака ад ко-жнай каровы.

У заключэнне т. Чарыкаў па-дзякаваў знатным людзям Пале-сся за іх работу і сшыніўся на за-датах, якія зараз паўстаюць пер-ад Мазырскай акругай.

Сёння ўвечары ў гарадскім те-атры адрыўся акруговы злёта стыханаўцаў сельскай гаспадаркі і прамысловасці Мазыршчыны.

У гонар злёта працоўныя Ма-зыры наладзілі дэманстрацыю, у якой прымае ўдзел 5.000 чалавек.

СТАХАНАУСЦІ ДЗЕНЬ У МАШЫНАТРАКТАРНАЙ МАЙСТЭРНІ

РАГАЧОУ. У рагачоўскай машы-натрактарнай майстэрні праводзе-ся стыханаўскі дзень, які даў вы-ключна добрыя вынікі. Косамоль-ны-стыханаўцы Выхавоў, Капыла і Кавонкі сваю дзённую норму па зборам гуасціл для трактараў ЦТЗ выканалі на 53 проц. Кос-самольны Грахоўскі і Шулькін з пабровачкай бригады Курэжына выканалі заданне на 400 процан-таў.

Дзённаяе заданне па рамонтну матараў майстэрня выканалі на 400 проц. Усе віды работ выка-налі на 252 проц. («БЕЛТА».



Адзін з лепшых лесарубоў Чарошанскага лесазастатка, Асобетаўскага лесарубка (Севердольскай вобласці) тав. ПАЛАСТРОУ са сваёй жонкай Праксоўяй на рубцы лесу выканавець заданне да 240 проц. у азіму. На здымку: лесарубы Іван і Праксоўя ПАЛАСТРОВІ. Фото МАРТЫНАВА (Савэфото).

Правядзем усебеларускую стыханаўскую п'ядіў еўку ў лесе

Асіпавіцкі райком КП(б)Б і новае шырокае разгорнутай маса-райфванкам абвясцілі з 25 сту-дзеня стыханаўскую п'ядіўку па лесавывазі і лесарубцы. У дапамогу леспрамагасцкім арга-нізацыям мабілізавана 20 чч. з раёнага партыйнага актыва. Узялі абавязальства кожны дзень вырубць і вывозіць ад 150 да 200 проц. штодзённага плана (10 тысяч кубаметраў вывазі).

Уся работа праводзіцца па ас-пектам лесаруб-камуніст Гаўрыленка з напарнікам т. Камашаю загатаў-ляюць за дзень 41 кубаметры драўніны, замест нормы 13 куба-метраў. Чатыры браты-лесарубы Дзевіны выконваюць штодзён-на сваю норму на 200 процантэў.

Аднак, трэба адзначыць, што ў рабоце леспрамагаса ёсць рад не-дахопаў. Недастаткова ўвара-няюцца на лесаўчастках лучковыя п'ядіў і жалезныя кліны Тэтэне і праўка п'ял не праводзяцца яшчэ па металу т. Дыдо. Нерацыяналь-на распрацоўваецца драўніна, асабліва верхавіны, якія могуць быць скаркатуны на выраб тара, стойкі, не дрывы.

Пры ліквідацы гэтых недахо-паў і больш шырокім разгортан-ні стыханаўскага руху леспрама-гас з меншай колькасцю рабочай сі-лы да тэрміну выканане плана па лесавагадоўчы і вывазі.

ГЕРШМАН.

Растуць рады стыханаўцаў лесу

РЭЧЫЦА. Пасля прапрацоўкі рашэнняў снеласкага пленума ЦК ВКП(б) на лесаўчастках Рэ-чыцкага леспрамагаса ўзнілася новая хваля стыханаўскага руху. Зараз на леспрамагасе ільнява-ца 88 стыханаўцаў.

Стыханаўцы-шоферы тт. Філа-наў, Хаманю, Мельнічанка выкон-ваюць дзённую план вывазі на аўтамашынах па 190—207 процан-таў; стыханаўцы-трактарыст Пун-ненка — на 200 проц.; вочнык Гу-невіч на гужавым транспарце вы-роўваць за дзень 42 кубаметры драўніны — на 600 процантэў нор-мы.

Стыханаўскія бригады Паіло-нскага і Белова Міны штодзённа выконваюць свае заданні на 225—250 процантэў. Гэтыя бригады адбываліся загатоўваць да 1 са-кавіка першая — 2.800, другая — 4.000 кубаметраў.

Вялікіх поспехаў дабіліся па-асобныя стыханаўцы-лесарубы.

Дэталнае вывучэнне варштатаў

На заводзе імя Верашылава па-чалася парыхтоўка да пераіспы-ткі тэхнічных норм і магутнасці абсталявання.

Тэхнікоў Тумановіч і Гілярэ-віч вывучаюць тэхналагічны пра-цэсы асноўных талів вытворчасці. Праводзіцца таксама пера-гляд устарэлых патэнтноў вар-штатаў і адначасовае вывучэнне іх выхадных з направак, уне-сеных стыханаўцамі на практыч-най рабоце.

Аліацэва для павелічэння хуткасці варштатаў мяняюцца лішчы і рамкі.

Заточка развоў на такарных і стругальных варштатах да гэта-га часу рабілася на-вока у рэ-зультате шмат часу ішло на пе-раточку, прычым якасць стружкі не заўсёды была добра. Зараз зрабілі спецыяльныя шпалёны для заточкі развоў аднаведна та-му матэрыялу, які яны будуць рэзаць.

Рэзультаты работы тэхналоў будуць абавяравацца па п'еха-вых наладах інжынера-тэхніч-нага персаналу разам са стыханаўцамі.

У снежні пасля глыбокай пра-працоўкі матэрыялаў усеасяжнай наравы стыханаўцаў і прамы-тварыша Сталіна ў бригадах па-чыў шырокі рух за ўкараненне стыханаўскіх металаў работы. Камуністы Ханелес унёс прапа-зу, каб яго вызвалілі ад лішніх надсобных працэсаў. Кіраўніцтва будоўлі вылучыла т. Ханелесу дапаможных рабочых, каб ён мог выключна працаваць на ўкладцы цэглы.

25 снежня Ханелес укладвае за 5 талін 45 мінут 7.500 рагліні. Камуніччк Варановіч за 6 гадзін укладу 9.973 раглініны. Палавоў сабарніцтва паміж гэтымі думка стыханаўцаў. З кожным днём па-вышалася іх прадукцыйнасць.

У сабарніцтва вступіла тасам-са саменшчык Ш. Рубінсон.

29 снежня Рубінсон за 6 гадзін 30 мінут укладу 21.200 рагліні. Камуніччк Курьлін, які раней выкладваў па 800—1.000 рагліні за дзень (норма 1.073), зараз уклад-вае нармальна па 4—4,5 тыс.

Стыханаўскі рух адыў і іпны прафесіі. Плотнік Радзьёнаў і Ульянічэна ў сярэднім выкон-ваюць сваю норму на 250—250 процантэў, каваль Зайсман — на 250—270 процантэў і іпн.

Пасля ўсебеларускай наравы па-будуўніцтва пры ЦК КП(б)Б на нашым будаўніцтве стыханаўскі рух ахапіў паліа азімы.

11 студзеня пасля напярэдняй дэталнай прапрацоўкі п'яла ар-

СТАХАНАУСЦІ СУТНІ У САМАТУЖНАЙ АРЦЕЛІ

12 студзеня ў гомельскай ткацкапрыткажнай арцелі «Гом-тэкстыль» праведзены стыха-наўскія сутні. Першая змена тка-кага п'яла (майстар Нейман) вы-прававала 1.304 мэтры дэрмаж — 200 проц. плана. Другая змена (майстар Лендвер) выправавала 1.312 мэтраў. У паіраўдзі-ж дні-гэта змена давала ўсяго 972 мэтры.

Перадала бригаду п'яла тав. Залатаравы выканалі зменную норму на 239 проц., бригада Сту-лянавай — на 204 проц. Пасобныя стыханаўцы на ткацкіх варштатах тт. Марозова, Мельнінаў, Лопя пры норме ў 14 мэтраў далі па 42—46 мэтраў.

З 129 рабочых ткацкага п'яла 99 чч. у гэты дзень выканалі сваю норму ад 140 па 200 проц. У п'яку зараз налічваецца 78 стыханаўцаў.

Пачыночы п'ял выканалі сваё за-данне на 173 проц. Стыханаўці-папачніцы Мензінава, Вадаў-нава, Гольнінава выканалі свае зменныя нормы на 210—230 проц. Уся арцель сутачны п'ял выка-нала на 106,1 проц.

БАРШЧЭУСЦІ.

СТАХАНАУСКАЯ П'ЯДІЎКА НА ЗАВОДзе «КОМІТЭРН»

ВІШЕБСК (Нар. «Звязды»). Пас-ля пап'явога правядзення стыха-наўскіх сутак механа-ільняны за-вод «Комітэрт» правуў з 11 па 16 студзеня стыханаўскую п'я-дзіўку, даўшую па заводу сяр-днюю выкаванне норм на 183,5 проц. У напярэдня дні нормы ў сярэднім выконваліся на 135—140 проц.

Вялікую прадукцыйнасць працы дагнугу механічны п'ял — 190,6 проц. Ільняны п'ял на працягу стыханаўскай п'ядіўкі азімуў б'рак з 16 да 5 процантэў.

Асабліва высокую прадукцый-насць працы паказаў шпифоў-шчык Камароўскі, выконваючы сваю норму на пралосе шпифоў-шчы і п'ялах за 484 проц. Зборчыкі конных прыпадаў Карышчына да-біўся выканання сваёй нормы на 471 проц., токар Даўгала на а-бточны валькаў да свірвалішчы варштатаў — 374 проц., фармаў-шчык Пушкарскі — 388 проц.

З 20 студзеня завод праводзіць стыханаўскую дэкаду.

СТАХАНАУСКАЯ РЭЧАІСНАСЦЬ

Напазнавальнай стала п'яла пра-бытка Тройскага базара. На гэ-тай тэрыторыі разгарнулася бу-даўніцтва Вялікага дзяржаўнага тэатра БССР. Прайшло ўсяго ча-тыры месяцы, але за гэты перы-адаў кароткі перыяд праборанна вялікая работа.

У верасні, калі толькі што раз-горталася будоўля, у нас былі палы рад арганізацыйных непа-ладак, дрэнна была арганізавана работа. У кастрычніку былі зро-блены першыя крокі па ўстаўле-нню планаваасці ў рабоце. Пачы-наецца ўвамілектаванне бригад. У гэты час з'явіліся тав. Міданаў, прымяніўшы стыханаў-скія металаў работы, укладвае за дзень 40 кубаметраў бетону, за-мест 11 на норму.

Па ўсіх бригадах пачалося аб-меркаванне гэтай п'ялаў. Многія рабочыя спачатку з недавер'ем аднесліся да стыханаўца Іллана-ва Але Жлаваў сваёй практыч-най работай паказавае, што ніякіх пудоў у яго рабоце няма.

На ўчастках будоўлі паміж бригадамі бетоншчыкаў і падло-счыкаў пачынаецца сацыялістыч-нае сабарніцтва. З кожным днём лік стыханаўцаў узрастае. Праз кароткі час палія стыханаўска-я бригада бетоншчыка Верыга вы-конвала сваю норму на 200—250 процантэў.

Значна горш абсталяла справа з вядучымі рабочым будаўніцтва-каменшчыкамі, якія ў большасці часта нават не выконвалі сваё нормы.

ганіацыя работ інжынера-тэхні-чным персаналам і бригадам па-асобку была праведзена стыханаў-ская змена. У гэты дзень на бу-доўлі ўвесь калектыў рабочых і інжынера-тэхнічных работнікаў працавалі без рывоў, па стрэга намечанаму плану. У рэзультате плана будаўніцтва за дзень быў выканалі на 225 процантэў.

Калі тры тыдні таму напад 41 камуніччк укладвалі штодзённа 33.00

